

| | | | | | | | | | | | |
|---|-------|--|-------|--|--|---|------|-------|------|---|-------|
| 1. Прозвішча/Achternaam | | 4. Пол/Sexe | | Фотаздымак/Foto | | | | | | | |
| 2. Імя/Voornaam | | <input type="checkbox"/> мужчынскі/ mannelijk | | | | | | | | | |
| 3. Іншыя імёны, прозвішчы, у тым ліку дзявочае/Overige namen en (of) meisjesnaam | | <input type="checkbox"/> жаночы/ vrouwelijk | | | | | | | | | |
| 5. Дата нараджэння/Geboortedatum | | 6. Месца нараджэння/Geboorteplaats | | Службовыя адзнакі/ Voor officieel gebruik | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>dag</td> <td>maand</td> <td>jaar</td> </tr> </table> | | dag | maand | | jaar | краіна/land горад/plaats вобласць (раён)/provincie | | | | | |
| dag | maand | jaar | | | | | | | | | |
| 7. Цяперашняе(ія) грамадзянства(ы)/Nationaliteit(en) | | | | | | | | | | | |
| Калі Вы мянялі грамадзянства(ы), назавіце грамадзянства(ы), якое(ія) было(і) ў Вас раней, і вызначце дату(ы) яго(іх) змены/Wanneer uw nationaliteit is gewijzigd, noteer dan a.u.b. uw voorgaande nationaliteit en datum waarop de nationaliteit is gewijzigd | | | | | | | | | | | |
| 8. Тып пашпарта/Type paspoort | | 9. Нумар пашпарта/Paspoortnummer | | Дата выдачы/Afgiftedatum | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> звычайны/normaal <input type="checkbox"/> дыпламатычны/diplomatiek <input type="checkbox"/> службовы/zakelijk <input type="checkbox"/> іншы дакумент/ander document: | | 10. Кім выдадзены/Instantie van uitgifte | | | | | | | | | |
| | | 11. Дзе выдадзены/Plaats van uitgifte | | 13. Тэрмін дзеяння/Geldig tot | | | | | | | |
| | | | | <table border="1"> <tr> <td>dag</td> <td>maand</td> <td>jaar</td> </tr> </table> | dag | maand | jaar | | | | |
| dag | maand | jaar | | | | | | | | | |
| 14. Адрас сталага месца жыхарства/Privé adres (woonadres) | | | | | | | | | | | |
| краіна/land вобласць(раён)/provincie горад/plaats вуліца/straat нумар дома/huisnummer нумар кватэры/appartement nummer нумар тэлефона/telefoonnummer e-mail | | | | | | | | | | | |
| 15. Месца працы і службовы адрас/Werk en werk adres | | | | | | | | | | | |
| прадпрыемства/naam bedrijf пасада/functie краіна/land вобласць (раён)/provincie горад/plaats вуліца/straat нумар дома/huisnummer нумар тэлефона/telefoonnummer | | | | | | | | | | | |
| 16. Катэгорыя візы/Visumcategorie | | 17. Тып візы/Soort visum | | 18. Колькасць уездаў/Aantal toegangen | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> індывідуальная/individueel <input type="checkbox"/> групова/groep | | <input type="checkbox"/> транзітная/doorreis <input type="checkbox"/> кароткатэрміновая/korte termijn <input type="checkbox"/> доўгатэрміновая/lange termijn | | <input type="checkbox"/> аднаразовая/eenmalige toegang <input type="checkbox"/> двухразовая/dubbelvoudige toegang <input type="checkbox"/> шматразовая/meervoudige toegang | | | | | | | |
| 19. Тэрмін дзеяння візы/Visumaanvraag | | | | | | | | | | | |
| з/van | | па/tot | | на тэрмін знаходжання/ de lengte van de verblijf | | | | | | | |
| <table border="1"> <tr> <td>dag</td> <td>maand</td> <td>jaar</td> </tr> </table> | | dag | maand | jaar | <table border="1"> <tr> <td>dag</td> <td>maand</td> <td>jaar</td> </tr> </table> | | dag | maand | jaar | <table border="1"> <tr> <td>dagen</td> </tr> </table> | dagen |
| dag | maand | jaar | | | | | | | | | |
| dag | maand | jaar | | | | | | | | | |
| dagen | | | | | | | | | | | |
| 20. Назва запрашаючай арганізацыі або імя запрашаючай асобы/Naam van de uitnodigende organisatie of persoon | | | | | | | | | | | |
| 21. Адрас запрашаючай арганізацыі або асобы/Adres van de uitnodigende organisatie of persoon | | | | | | | | | | | |
| вобласць(раён)/provincie горад/plaats вуліца/straat нумар дома/huisnummer нумар кватэры/appartement nummer нумар тэлефона/telefoonnummer нумар факса/fax nummer e-mail | | | | | | | | | | | |
| 22. Адрас знаходжання ў Беларусі/Verblijfsplaats in Belarus | | | | | | | | | | | |
| вобласць(раён)/provincie горад/plaats вуліца/straat нумар дома/huisnummer нумар кватэры/appartement nummer гасцініца/hotel | | | | | | | | | | | |
| 23. Падрабязнае тлумачэнне мэты візіту/Doel van het bezoek(gedetailleerd) | | | | | | | | | | | |

Дата звароту:

Падставы:

-
- сапраўдны пашпарт
-
-
- візавая падтрымка
-
-
- фінансавыя сродкі
-
-
- страхоўка
-
-
- інтэрв'ю

Рашэнне по звароту:

- ад
-
-
- станоўчае
-
-
- адмоўнае

Тып візы:

-
- B
-
-
- C
-
-
- D

Кратнасць візы:

-
- 1
-
-
- 2
-
-
- шм

Мэта візіту:

-
- транзіт
-
-
- дзелавыя стасункі
-
-
- удзел у спартыўных/
-
- культурных мерапрыемствах
-
-
- прэса
-
-
- гуманітарная
-
-
- рэлігійныя стасункі
-
-
- з правам працы па найму
-
-
- турызм
-
-
- на вучобу
-
-
- прыватная
-
-
- наведванне месцаў
-
- пахавання
-
-
- на сталае жыхарства
-
-
- службовая
-
-
- дыпламатычная

Віза:

№

Сапраўдная:

з

па

тэрмін знаходжання

Спагнаны збор:

| 24. Ці былі Вы раней у Рэспубліцы Беларусь/Bent u eerder in Belarus geweest <input type="checkbox"/> так/я <input type="checkbox"/> не/nee калі так, вызначце тэрмін, месца і мэту апошняга візіту/zo ja, geef dan aan welke datum, plaats en het doel van het laatste bezoek з/van па/tot дзе/waar мэта візіту/doel van het bezoek | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------------|---|----------------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 25. Папярэднія візіты ў Рэспубліку Беларусь на працягу бягучага года і агульны тэрмін часовага знаходжання/Eerdere verblijven in de Republiek Belarus in het huidige jaar en de totale duur van tijdelijk verblijf 1) з/van па/tot 4) з/van па/tot агульны тэрмін часовага знаходжання/ totale duur van tijdelijk verblijf 2) з/van па/tot 5) з/van па/tot <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin-left: auto; margin-right: auto;"></table> 3) з/van па/tot 6) з/van па/tot <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; margin-left: auto; margin-right: auto; text-align: center;">dagen</table> | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. Ці было Вам адмоўлена ў беларускай візе або віза была анулявана/Is u ooit een Belarussisch visum geweigerd of is uw visum ooit geannuleerd <input type="checkbox"/> так/я <input type="checkbox"/> не/nee калі так, вызначце дату/zo ja, geef dan aan welke datum | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. Ці падпадалі Вы падчас ранейшага знаходжання на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь пад адказнасць за парушэнне беларускага заканадаўства/Heeft u ooit op het grondgebied van de Republiek Belarus de Belarussische wet overtreden <input type="checkbox"/> так/я <input type="checkbox"/> не/nee калі так, вызначце калі/zo ja, geef dan wanneer і дзе/en waar Станоўчы адказ на пытанне не вядзе да абавязковай адмовы ў выдачы візы, аднак у гэтым выпадку пажадана Ваша асабістая прысутнасць з мэтай правядзення інтэрв'ю з консульскім работнікам/ Een positief antwoord heeft niet noodzakelijkerwijs een negatief gevolg voor uw visumaanvraag, maar in dit geval kan het voorkomen dat u een gesprek met een consulaatsmedewerker krijgt | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. Ці былі Вы дэпартаваны з якой-небудзь краіны/Bent u ooit een land uitgezet <input type="checkbox"/> так/я <input type="checkbox"/> не/nee калі так, вызначце калі/zo ja, geef dan wanneer і з якой краіны/uit welk land | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. Транспартны сродак, які прадугледжаны для ўезду ў Рэспубліку Беларусь/ Vervoersmiddelen waarmee u naar de Republiek Belarus reist | | 30. Маршрут руху/Reis-route | | | | | | | | | | | | |
| 31. Сродкі да існавання падчас знаходжання ў Рэспубліцы Беларусь/ Betaalmiddelen die u in de Republiek Belarus gebruikt <input type="checkbox"/> наяўныя сродкі/contanten <input type="checkbox"/> банкаўскія чэкі/bankcheque <input type="checkbox"/> крэдытныя карткі/credit card <input type="checkbox"/> зваротны білет/retourbiljet <input type="checkbox"/> дарожныя чэкі/reischeque <input type="checkbox"/> пражыванне/ accommodatiebewijzen | | 32. Звесткі аб дагаворы медыцынскага страхавання/Ziektekostenverzekering informatie страховая арганізацыя (назва, адрас, тэлефон)/ Verzekeringsmaatschappij (naam, adres, telefoonnummer)..... сапраўдны з/geldig van па/tot | | | | | | | | | | | | |
| 33. Сямейнае становішча/Burgerlijke staat <input type="checkbox"/> знаходжуся ў шлюбе/gehuwd <input type="checkbox"/> не знаходжуся ў шлюбе/alleenstaand <input type="checkbox"/> разведзены(а)/gescheiden <input type="checkbox"/> удавец(удава)/weduw(e) (naar) | | | | | | | | | | | | | | |
| 34. Прозвішча мужа (жонкі)/Achternaam van echtgeno(o)t(e) | | 35. Прозвішча мужа (жонкі) пры нараджэнні/Meisjesnaam van echtgenote | | | | | | | | | | | | |
| 36. Імя і іншыя імёны мужа (жонкі)/Voor- en overige namen van echtgeno(o)t(e) | | 37. Грамадзянства(ы) мужа (жонкі)/Nationaliteit van echtgeno(o)t(e) | | | | | | | | | | | | |
| 38. Дата нараджэння мужа (жонкі)/ Geboortedatum van echtgeno(o)t(e) <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 30px;">dag</td> <td style="width: 30px;">maand</td> <td style="width: 30px;">jaar</td> </tr> </table> | | dag | maand | jaar | 39. Месца нараджэння мужа (жонкі)/Geboorteplaats van echtgeno(o)t(e) краіна/land горад/plaats вобласць (раён)/provincie | | | | | | | | | |
| dag | maand | jaar | | | | | | | | | | | | |
| 40. Калі Вас суправаджаюць дзеці і яны ўнесены ў Ваш пашпарт, запойніце табліцу/Wanneer u reist met kinderen en zij staan in uw paspoort vermeld, vul dan deze tabel in <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Прозвішча/Achternaam</th> <th style="width: 30%;">Імя/Voornaam</th> <th style="width: 40%;">Дата і месца нараджэння/Geboortedatum en -plaats</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table> | | | Прозвішча/Achternaam | Імя/Voornaam | Дата і месца нараджэння/Geboortedatum en -plaats | | | | | | | | | |
| Прозвішча/Achternaam | Імя/Voornaam | Дата і месца нараджэння/Geboortedatum en -plaats | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 41. Дэкларацыя/Declaration Я заяўляю, што інфармацыя, якая змешчана ў гэтай анкеце, з'яўляецца дакладнай і праўдзівай. Я ведаю, што паведамленне непраўдзівых звестак або адмаўленне ад прадстаўлення неабходных дакументаў можа служыць падставай для адмовы ва ўездзе ў Рэспубліку Беларусь. Я таксама папярэджаны, што, калі гэтая інфармацыя будзе прызнана недакладнай, віза можа быць анулявана ў любы момант. Я абавязуюся па прыбыцці ў Рэспубліку Беларусь ва ўстаноўленым парадку аформіць рэгістрацыю і пакінуць яе тэрыторыю да заканчэння тэрміну дзеяння візы. Я папярэджаны аб неабходнасці мець падчас паездкі медыцынскую страхоўку, якая адпавядае заканадаўству Рэспублікі Беларусь./ Ik verklaar dat de informatie in deze aanvraag waar en correct is. Ik ben me ervan bewust dat om een valse verklaring of weigering om de noodzakelijke documenten voor te leggen kunnen leiden tot weigering van een visum voor entree in de Republiek Belarus. Ik ben gewaarschuwd dat als deze informatie onjuist blijkt te zijn, het visum op elk ogenblik kan worden geannuleerd. Bij aankomst in de Republiek Belarus zal ik mij registreren volgens de procedure en zal ik het grondgebied van de Republiek Belarus verlaten alvorens mijn visum verloopt. Ik ben mijzelf ervan bewust dat tijdens mijn reis ik een ziektekostenverzekering heb dat correspondeert met de benodigheden bij een Belarussische legislatie. | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. Асабісты подпіс/Handtekening | | 43. Дата падпісання/Datum <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="width: 30px;">dag</td> <td style="width: 30px;">maand</td> <td style="width: 30px;">jaar</td> </tr> </table> | dag | maand | jaar | | | | | | | | | |
| dag | maand | jaar | | | | | | | | | | | | |